

*Андрэй Вацкевіч (Гародня),
малодшы нав. супрацоўнік
Гарадзенскага дзяржсаўнага
гісторыка-археалагічнага музею*

Да пытання аб узаемаадносінах Беларускай хрысціянскай дэмакратыі і Беларускай сялянска- работніцкай Грамады. 1925 – 1927 г.

У 1926 г. назіраўся найвышэйшы ўздым беларускага нацыяналь-на-вызваленчага руху ў Заходній Беларусі. У пэўным сэнсе гэта быў год Беларускай сялянска-работніцкай Грамады, феномен якой яшчэ будзе вывучацца гісторыкамі, сацыёлагамі, палітэхнолагамі. У гісторыі БСРГ застаецца шмат надзвычай важных пытанняў без грунтоўнага вывучэння якіх нельга сказаць, чым была ў беларускай гісторыі гэтая партыя. Адным з такіх пытанняў з'яўляюцца ўзаемаадносіны БСРГ і Беларускай хрысціянской дэмакратыі. У савецкай гісторыяграфіі яны разглядаліся тэндэнцыйна, у духу партыйных установак і газетных штампаў канца 1920–1930-хг., як правіла, без асвялення канкрэтнага фактычнага матэрыялу. БСРГ была “рэвалюцыйнай дэмакратычна-радыкальнай партыяй”, якая змагалася за ўз’яднанне Заходній Беларусі з БССР. БХД у сваю чаргу трапляла ў лік “буржуазна-нацыяналістычных харганізацый”. І гэта прытым, што палітычныя праграмы партыяў былі практична аднолькавыя, аднолькавым было і іх стаўленне да бягучага палітычнага моманту (напрыклад, да майскага перавароту). У дадзеным артыкуле проблема ўзаемаадносінаў будзе прааналізавана на падставе фактычнага матэрыялу.

У сярэдзіне 1920-х гг. Беларускі пасольскі клуб (БПК) апынуўся ў стане глыбокага ідэйна-палітычнага крызісу. Парламенцкая дзейнасць не прыносіла пажаданых вынікаў. На пярэдні план выходзіла масавая работа сярод насельніцтва. Па-сутнасці, існавалі два асноўныя варыянты развіцця падзеяў. Першы варыянт заключаўся ў захаванні адзінства БПК, разпрацоўцы праекту аўтаноміі Беларусі і стварэнні моцнай сялянскай арганізацыі. Яшчэ за некалькі месяцаў да стварэння БСРГ, у маі 1925 г. у “Bieiaruska Krypsicy” з’явіўся артыкул, дзе канстатавалася неабходнасць стварэння масавай беларускай палітычнай партыі: “Словам,

паводле нас, выхад з цяперашняга застарэўшага палажэнья і Беларускага Клубу і агулем беларускага руху, знаходзіцца ў арганізацыі ўласнай, аба-пёртай на шырокія сялянскія беларускія масы. Прасьцей кажучы, мы за абаўленчыне беларускага руху, разумеючы яго, як вызваленчыне Беларус-кага Народу палітычнае, культурнае і соцыяльнае, уважаем Беларускі Ся-лянскі Клясавы Саюз, які траба стварыць безадкладна. І толькі такі Саюз Сялян Беларусаў, як арганізацыя, стоячы на ўласныхнагах, мог-бы ў да-лайшай сваёй працы, прадусім разам з сялянствам літоўскім і ўкраінскім, а тады разам і з польскім змагацца за сваё поўнае вызваленчыне”¹.

Над рэалізацыяй іншага варыянту працаўалі прадстаўнікі Камуні-стычнай партыі Заходній Беларусі, а таксама эмісары, што прысыпаліся з Менску. Яны актыўна імкнуліся раскалоць БПК з мэтай “узяць беларускі нацыянальна-вызваленчы рухпад сваё крыло”² і таксама стварыць масавую беларускую палітычную арганізацыю, але ўжо пад уласным кантролем. Стварэнне Пасольскага клубу Грамады стала вынікам такой дзеянасці.

З самага пачатку апазіцыю паслам Грамады склаў ксёндз Адам Станкевіч. Ён меў шчыльныя контакты з Вацлавам Ластоўскім, у яго распарадженні знаходзіліся даволі шматлікія хрысціянска-дэмакратычныя арганізацыі на месцах (яны, як правіла, існавалі ў форме неафіцый-ных суполак, што дзеянічалі пры кацёлах, дзе працаўалі ксяндзы-прыхальнікі БХД). Фабіян Ярэміч і Васіль Рагуля былі вядомыя галоўным чынам у сваіх родных мясцінах і не прадстаўлялі акрэсленай палітычнай ідэалогіі. Больш таго, В.Рагуля доўгі час лічыўся галоўным прэтэндэн-там на ролю правадыра Грамады. Гэта і дало падставу Браніславу Та-рашкевічу ў пачатку 1926 г. сцвердзіць, што Ф.Ярэміч і В.Рагуля “паляў-нічыя, што палююць за пасольскімі мандатамі, няздолныя нават з’ары-ентавацца ў найбольш простых грамадскіх ці палітычных пытаннях.. На жаль за іх плячыма стаіць разумны і трывалы ў сваіх памненнях кс. Станкевіч”³. У справаўздачах польскай паліцыі захавалася характарысты-ка лідэра БХД: “Ён даўно змагаўся за пераўтварэнне рэлігійнага фактара ў адну з асноваў беларускага руху і ідэалогіі”.

Ксёндз Станкевіч імкнуўся да стварэння арганізацыі, што абаўра-лася б на шырокія масы беларускага сялянства і імкнулася да палітычна-га, культурнага і грамадскага вызвалення беларускага народу. Ён быў

¹ Krušyna M. Šukannie nowych daroh // Białoruska Krynica. 1925. № 4. S.1-2 (тут і далей цытаты падаюцца з поўным захаваннем моўных асаблівасцяў арыгіналу – A.B.).

² Орехво Н.С. Дела и люди КПЗБ. Воспоминания. Минск, 1983. С. 71.

³ Centralne Archiwum Wojskowe (далей – CAW). Oddział II Sztabu Generalnego. Sygn. I.303.4.2696.

супраць як пагаднення з камуністамі, так із Незалежнай сялянскай партыяй (НСП). Як адно, так і другое пагадненне А.Станкевіч лічыў доказамі таго, што беларуская ідэалогія зыходзіць з правільнай дарогі. Найважнейшай рысай, што адрознівала БХД ад БСРГ, было імкненне БХД да нацыянальнага і рэлігійнага вызвалення беларускага народу. Арганізацыя выступала і супраць бальшавікоў і супраць Польшчы. Яна не магла пагадзіцца з інтэрнацыянальнымі лозунгамі і атэізмам камуністаў, паколькі засцерагалася новай расейскай няволі. Таксама не пагаджалася на пагадненне з Польшчай, паколькі лічыла, што Польшча імкнецца да поўнага закабалення і дэнацыяналізацыі беларусаў”⁴.

Апроч негатыўнага стаўлення да камуністаў А.Станкевіч з восені 1922 г. знаходзіўся ў вельмі дрэнных стасунках з правадыром НСП С.Ваявудzkім, якога лічыў правакатарам. Не выключана, што менавіта доказамі ў правакатарскай ролі Ваявудзкага, правадыр БХД прыцягнуў на свой бок В.Рагуло.

У другой палове 1925 г. узаемаадносіны БПК і Клуба БСРГ былі спакойныя. “Bieiaruskaja Krynica” увогуле не закранала справаў Грамады, а па сур’ёзных пытаннях адбываліся міжпартыйныя нарады. Так, яшчэ ў пачатку студзеня 1926 г. Браніслаў Тарашкевіч, Васіль Рагуля, ксёндз Адам Станкевіч, Аляксандр Уласаў і Сымон Рак-Міхайлоўскі абмяркоўвалі тактыку сумеснай барацьбы супраць прыняцця новага закона пра парцэляцыю і асадніцтва⁵.

Упершыню пра Грамаду “Bieiaruskaja Krynica” загаварыла толькі ў пачатку 1926 г. Аўтар артыкулу “Пашыраецца і паглыбляецца...”, нейкі *S.K.-i* даў разгорнуты аналіз розных накірункаў беларускага руху. Увогуле большасць перадавіцаў у гэтай газеце друкавалася ў той час падпсеўданіямі *S.K.-i* і *M.Kručyuta*. *S.K.-i* аднойчы згадаў аб сваім удзеле ў Першым Усебеларускім з’ездзе, таму гэта, хутчэй за ўсё, быў кс. Вінцэнт Гадлеўскі. Адпаведна, *M.Kručyuta* мог быць кс. Адам Станкевіч, хоць не выключана і калектывнае карыстанне псеўданіямі. Аўтар вышэйзгаданага артыкулу сцвердзіў, што Грамада разам з НСП “у сваёй ідэалогіі і кірунку прыбліжаеца да Маскоўскага прававернага камунізму і сялянскага камуністычнага інтэрнацыяналу”⁶.

18 студзеня 1926 г. у газеце з’явіўся артыкул пад назвой “Два камунізмы”, які варта лічыць квінтэсенцыяй поглядаў беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў на Грамаду. Аўтар артыкулу гаварыў, што існуюць два камунізмы, палітычны і сацыяльны. Сацыяльны камунізм трymаеца на

⁴ Krótki zarys zagadnienia białoruskiego. Warszawa, 1928. S. 353-354.

⁵ Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва (далей – БДАМЛіМ). Ф. 3, вол. 1, адз. 195, арк. 17.

⁶ S. K.-i. Pašyraeca i pahłybleeca // Bielaruskaja Krynica. 1926. № 1. S. 2-4.

вучэнні Маркса імае сваёй мэтай абагульненне ўласнасці новы сацыяльны лад. Аднак камуністы з Савецкай Рэсеі адышлі адаго і зрабілі значныя палёгкі для насельнітва сваёй краіны. Заходнебеларускія сяляне не прымаюць сацыяльны камунізм і ставяцца да яго негатыўна. Палітычны камунізм выкліканы негатыўным стаўленнем беларусаў да Польшчы, якая не хоча вырашаць найбольш актуальных проблемаў насельніцтва, таму жыхары Захадняй Беларусі з надзеяй глядзяць на ўсход, дзе сяляне атрымалі зямлю і беларускую школу.

Гэты артыкул быў, па-сутнасці, спробай падкрэсліць, што палітыка бальшавікоў у СССР хоць і можа выклікаць сімпатыю, аднак з'яўляецца хутчэй часовай і не можа быць асновай для безагляднага захаплення Савецкай Беларуссю⁷. “І туті там ўсякі шчыры беларус відзіць, што “беларусізацыя” праводзіцца толькі для людзкога вока і служыць способам, каб лягчэй дайсці да душы беларуса,” – сцвярджаў крыху пазней яшчэ адзін з аўтараў “Беларускай крыніцы”⁸.

Артыкулы далі пачатак газетнай палеміцы паміж БСРГ і БХД, якая працягвалася да канца 1926 г. Грамадоўская прэса асабліва хваравіта ўспрымала крытыку ў адрас БССР: “На чале “Biełaruska Krynica” і “Сялянскай нівы” стаяць паслы, якіх беларускі народ выбраў дзеля таго, каб яны казалі праўду перадусім аб тым, як жыве і што церпіць беларускае насяленнe пад Польшчай. Здаецца-бу гэтым накірунку і павінны былі-б паслы рэдактары накіраваць свае сілы. Калі ў Польшчы тое і другое – блага, дык трэба паказваць, што можа быць і лепш, трэба тыкаць перад вочы свайго і польскага грамадзянства прыклады гэтага лепшага, калі яно дзе ёсць. Мы гэтае ўсьцяж і робім. Але ксяндзоўска-“сялянская” прэса йдзе нейкім асаблівым шляхам: яна стараецца даводзіць нашаму народу, быццам у других дзяржавах, дзе жывуць беларусы, ішчэ гарэй, чым у Польшчы”⁹.

Такая рэакцыя грамадоўцаў на крытыку сітуацыі ў БССР не выклікае здзіўлення. Функцыянеры КПЗБ асабліва ўважліва сачылі, каб у газетах БСРГ пастаянна падтрымліваўся міф аб Савецкай Беларусі як аб “беларускім доме”, і адразу адкідалася ўсялякая, трэба сказаць, вельмі памяркоўная крытыка “Беларускай крыніцы” ў адрас БССР. Хаця грамадоўцы ў сваіх выказваннях часам і самі абганялі апекунуў-камуністаў, патрабуючы, напрыклад далучыць да БССР Смаленшчыну і Браншчыну і дэкларуючы, што прыйшоў час “падумаць аб аўяднанні каля менскага цэнтра… усіх беларускіх тэрыторый на ўсходзе”¹⁰. Гэты і падобныя

⁷ S. K.-i. Dwa kaminizmy // Bielaruskaja Krynica. 1926. № 2. S.1-2.

⁸ Bielaruskaja Krynica. 1926. № 12. S. 3.

⁹ У адкрытыя карты // Беларуская Ніва. 1926. № 18. С. 1-2.

¹⁰ Вялікая пара! // Беларуская Ніва. 1926. № 9. С. 1.

“глыбока апартуністычныя, глыбока памылковыя артыкулы”¹¹ выклікалі ў кіраўніцтве КПЗБ вялікае незадавальненне.

Варта адзначыць, што перад прадстаўнікамі польскіх палітычных партыяў Адам Станкевіч заўсёды займаў да БССР прыхільнью пазіцыю. Каб пераканацца ў гэтым дастаткова пачытаць яго соймавыя выступленні, калі за празмернае выхваленне дасягненняў беларусізацыі ў БССР паслы з польскай “правіцы” неаднаразова заклікалі яго ехаць у “Саўдэпію”. Думаю, глумачыць апраўданасць такой палітыкі не трэба. Адам Станкевіч заклікаў беларусаў празмерна не захапляцца БССР і адначасова карыстаўся беларусізацыяй як важкім аргументам перад польскімі шавіністамі.

Разам з прапагандай БССР як “беларускага дому”, адной з галоўных задачаў, якую паспяхова выконвалі паслы Грамады, было стварэнне імі прыхільнай грамадской думкі ў Заходній Беларусі адносна распуску ўраду БНР, які адбыўся ў каstryчніку 1925 г. у Берліне. Грамадоўская прэса граміла беларускіх эмігранціх дзеячаў Вацлава Ластоўскага, Пятра Крэчэўскага, Тамаша Грыба, якія не падтрымалі рашэнне аб ліквідацыі БНР і абвінавачвала іх у расколе беларускага руху.

Пытанне аб адносінах да спробаў аднаўлення БНР аблікоўвалася Віленскім БНК. Адам Станкевіч актыўна выступіў у падтрымку П.Крэчэўскага. Ён “сцвердзіў, што безагляднае падпірадкаванне камуністам знаходзіцца ў супяречнасці з рашэннем 25.III.1918 г., пахваліў [з пэўнымі агаворкамі – *A.B.*] імкненне П.Крэчэўскага да стварэння самастойнай беларускай дзяржавы і прызнаў, што ён стаіць на стражы згаданага незалежніцкага рашэння”¹². Гэта была прынцыповая пазіцыя, якая грунтавалася ў першую чаргу на захаванні ідэі БНР як сімвала незалежнасці Беларусі. Грамадоўцы і прыхільнія да іх асобы (у тым ліку Радаслаў Астроўскі і Антон Луцкевіч) прынялі рашэнне ніяк не адзначаць восьмую гадавіну незалежнасці¹³.

Публічнае святкаванне адбылося толькі ў асяродку беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў. 25 сакавіка пасля імшы ў касцёле св. Мікалая кс. А.Станкевіч выступіў з патэтычным казаннем, “у якім пераконваў, што сам Ісус Хрыстос плача над лёсам Беларусі, заклікаў скласці прысягу, каб няўхільна імкнутца да ажыццяўлення свайго нацыянальнага ідэалу Беларускай Незалежнай Народнай Рэспублікі”¹⁴. На фоне маўчання грамадоўскай прэсы гэтая прамова была асабліва паказальнай.

¹¹ Говін С.В. Друк Заходній Беларусі. Мінск, 1974. С. 27.

¹² Krótki zarys zagadnienia białoruskiego. S. 328-329.

¹³ БДАМЛіМ. Ф. 3, вол.1, адз.3. 195, арк. 22.

¹⁴ CAW. Oddział II Sztabu Generalnego. Sygn. I.303.4.2696.

Дзейнасць Адама Станкевіча ў абароне ідрі БНР не абмяжоўвалася толькі прамовамі ў касцёле. Савецкая спеслужбы канстатаўвалі факт усталявання сувязяў паміж эмігрантамі-незалежнікамі і заходнебеларускімі дзеячамі: “Наблюдаецца трогательное единение Кричевского с Грибом с Селянским Союзом и хадеками. Эта в некотором роде консолидация обращает на себя внимание и я думаю корни её надо искать в Вильно, где Еремич и ксёндз Станкевич, работая в тесном контакте, пытаются наладить и установить добрососедские отношения между Прагой, Kovно и Вильно”¹⁵. Каментуючы гэтае сцверджанне, трэба адзначыць, што стварыць супольны фронт беларускіх незалежніцкіх арганізацый не ўдалося. Вацлаў Ластоўскі ў пачатку 1927 г. пераехаў у Менск, а дзейнасць беларускіх супольнасцей у Празе і Коўне так і не выйшла на ўзровень масавай грамадска-палітычнай работы. Па-сутнасці, БХД, нягледзячы на ўсе ваганні сваёй палітычнай лініі, пад канец 1920-х г. засталася **адзінай беларускай палітычнай партыяй, што мела даволі значныя ўпływy сярод насельніцтва і пры гэтым выступаўляла незалежнасць Беларусі ў якасці галоўнага палітычнага паствулату.**

Адной з самых важных спраў, якая прывяла да адкрытага канфлікту, стала пытанне аб рэарганізацыі віленскага Беларускага нацыянальнага камітэту. БНК дзейнічаў з 1919 г. і лічыўся агульнабеларускай арганізацыяй. У БНК уваходзілі прадстаўнікі беларускіх грамадскіх культурных харганаізацый, многія з якіх да вясны 1926 г. перасталі існаваць. Кірауніцтва Грамады імкнулася рэфармаваць БНК наступным чынам: увесці прадстаўнікіў новых арганізацый і заснаваць асобную палітычную камісію, рагшэнні якой былі б ававязковыя для ўсіх арганізацый. Пасля шэрагу сустэречаяў новы склад БНК быў зацверджаны, прычым БСС, Грамаду і БХД прадстаўлялі па трох чалавекі. Аднак, па юлькі большасць прадстаўнікіў іншых харганаізацый складалі прыхільнікі БСРГ, то хрысціянскія дэмакраты і сельсаозаўцы заставаліся ў меншасці. У такіх умовах уздел у палітычнай камісіі фактычна азначаў згоду падпісаджвання дырэктыўам, якія атрымлівалі Грамада ад кірауніцтва КПЗБ. 18 красавіка адбыўся канчатковы раскол. З гэтага моманту БНК страціў сваё значэнне і ў 1926 г. больш не збіраўся¹⁶. Перыйяд з мая да позняй восені 1926 г. стаўся часам найбольш вострага супрацьостояння хрысціянскіх дэмакратоў і грамадоўцаў, калі газетная палеміка часта выходзіла за межы палітычнай карэктнасці.

Яшчэ адной паказальнай старонкай ва ўзаемаадносінах хрысціянскіх дэмакратоў і грамадоўцаў стала спраўа прызначэння беларуса на паса-

¹⁵ Дакладная записка І.Апанскага старшыні АГПУ СССР тав. Менжынскому // Скариніч. № 5. Мінск, 2002. С. 156.

¹⁶ Krótki zarys zagadnienia białoruskiego. S. 334-336.

ду віленскага арцыбіскупа. У пачатку 1926 г. такая перспектыва магла здавацца больш рэальнай, чым падаецца нам зараз. Беларускія ксяндзы мелі моцнага саюзніка ў асобе кардынала О'Рурка, які жыву ў Гданьску, выразна сімпатызаваў беларусам і выступаў у іх абароне перад папай. Пры ўмове супольнага выступлення ўсіх беларусаў справа прызначэння біскупа-беларуса ў Вільні магла быць шырокі міжнародны розглед. Ёсьць звесткі, што ў пачатку сакавіка 1926 г. Адам Станкевіч запрашай паслоў Грамады наведаць О'Рурка, аднак тыя па розных прычынах ехаць адмовіліся¹⁷. Польскія спецслужбы патлумачылі нежаданне паслоў БСРГ сустракацца з кардыналам іх прыхільнасцю да метадызму. Але, магчыма, што яны ўжо мелі інструкцыі з Менску не падтрымліваць рэлігійнай дзеянасці ксяндза. Тым больш, што ў тым жа 1926 г. А. Станкевіч атрымаў канфідэнцыйную прапанову ўзначаліць Менскае каталіцкае біскупства ў БСРГ. Пасля ён расцэньваў гэтую прапанову як спробу зацягнуць яго ў Менск, пераўтварыць у “чырвонага біскупа”, а пасля знішчыць. Гэта версія мае падсабой грунтавшэ і таму, што некаторыя “саветафільскія дзеячы” (напэўна з ліку тых, што адмовіліся ехаць у Гданьск) актыўна заклікалі ксяндза Станкевіча ўзначаліць Менскае біскупства¹⁸.

Майскі пераварот быў сустрэты беларускім і хрысціянскім дэмакратамі без асаблівых ілюзій. 20 мая сібры БПК правялі ў Варшаве нараду, на якой было вырашана патрабаваць ад ураду Бартля новых выбараў, змяншэння падаткаў, амністыі, рабоча-сляянскага ўраду¹⁹. 23 мая “Bieiaruska ja Krynica” напісала: “...З гэтага “пераварота” бадай цалкам немагчыма спадзявацца змены ў польскай палітыцы на лепшае, як для народных меньшасцяў, так і агулам для Польшчы. Усё ў Польшчы пасыля ірываўхварашаўскіх здарэньняў становіцца на стары шлях. А шлях гэты нам добра ведамы як самы дрэны”²⁰. 31 мая і 1 чэрвеня паслы БПК, таксама як і паслы Грамады, устрымаліся пры галасаванні за кандыдатуры Пілсудскага і Масціцкага пры выбарах презідэнта Польшчы²¹. Пазнейшая пазіцыя грамадоўцаў і хрысціянскіх дэмакратоў адносна польскай дзяржаўнасці мала адрознівалася. Браніслаў Тарашкевіч 23 чэрвеня, выступаючы з Сойме, акрэсліў тагачасны стан рэчаў “як незамаскіраваную ваеннную дыктатуру”²². Праз два тыдні ксёндз Станкевіч таксама з соймавай трывуны сцвердзіў, што Пілсудскі імкненцца здабыць для сябе лаўры Мусаліні²³.

¹⁷ CAW. Oddział II Sztabu Generalnego. Sygn. I.303.4.2696.

¹⁸ Stankiewič Ad. Bielaruski Chryścijanski Ruch. Vilnia, 1939. S. 167.

¹⁹ БДАМЛіМ. Ф. 3, вол. 1, адз. 3. 195, арк. 37-38.

²⁰ Bielaruskaja Krynica. 1926. № 17. S. 1-2.

²¹ Беларуская Справа. 1926. № 14. С. 1.

²² Бергман А. Слова пра Браніслава Тарашкевіча. Мінск, 1996. С. 92.

²³ Bielaruskaja Krynica. 1926. № 23. S. 3.

Як сцвярджалася ў матэрыялах польскай паліцыі, ксёндз Станкевіч заняў адносна Польшчы непрыхільнью пазіцыю і ад гэтага свайго становішча ўзалежніў накірунак БХД²⁴. З гэтай цытаты становіщца зразумела, што палітычнай лініяй БХД у 1926 г. выпрацоўвалася дзякуючы радыкальным беларускім ксяндзам, найперш Адаму Станкевічу. Ужо з канца вясны 1926 г. яны ўзялі курс на стварэнне масавай, радыкальнай у сацыяльным плане хрысціянска-дэмакратычнай арганізацыі, якая б, абараняючы незалежнасць Беларусі, змагалася ісупраць палякаў і супраць саветафільства ў беларускім руху. Палякі небезпадстаўна лічылі “Аб’яднанне беларусаў-каталікоў” (папярэдніцу БХД, якой кіравалі ксяндзы Станкевіч, Гадлеўскі і Рэшэць) самай моцнай пасля БСРГ арганізацыяй.

Далёка не ўсе прыхільнікі хрысціянскай дэмакратыі былі задаволенныя бескампраміснай пазіцыяй БХД адносна Польшчы і радыкальнай праграмай партыі, прынятай у каstryчніку 1926 г. Падчас абмеркавання праграмы БХД кс. Фабіян Абрантовіч пісаў Адаму Станкевічу: “Гэты праект – гэта не Хрысціянская Дэмакратыя”²⁵. Аднак Адам Станкевіч, які да таго часу ўжо мабыць расчараўваўся ў перспектывах Сялянскага саюзу, працягваў дзеянічаць у выбраным накірунку. 24 каstryчніка 1926 г. БХД пачала працаваць як палітычная партыя.

Другое паўгоддзе 1926 г. вылучалася даволі супяречлівымі тэндэнцыямі ва ўзаемадносінах БХД і БСРГ. З аднаго боку, пад хвалямі Грамады, рост якой перайшоў у стадью ланцуговай рэакцыі, “фронт БХД яўна курчыўся”²⁶, з другога – у лоне самой Грамады пачалі з’яўляцца першыя прыкметы палітычнай крышталізацыі. Першое пацвярджалася tym, што БСРГ пачала пранікаць у каталіцкія (традыцыйна хадэцкія) рэгіёны Беларусі. Так, са снежня 1926 г. грамадоўцы пачалі друкаваць лацінкай газету “*Narodny Zwon*”, мэта выдання якой была вызначана вельмі праста, “каб палажыць канец дэмаралізуючай манаполіі сярод беларусаў-каталікоў палітыкана-ксяндза Станкевіча”²⁷.

Праўда, неабходна адзначыць, што ў стадью адкрытай барацьбы на вёсцы супрацьстаянне БСРГ і БХД так і не перайшло, хоць польскія ўлады гэтага і чакалі. Калі ж гаварыць аб праявах палітычнай крышталізацыі БСРГ, то хрысціянскія дэмакраты і сельсасюзаўцы з трывогай чакалі развязкі гістарычнай драмы партыі. “Гэта будзе вялікан на гліняных нагах,” – прарочыў адзін з аўтараў “Беларускай крыніцы” кажучы аб

²⁴ БДАМЛіМ. Ф. 3, вол. 1, адз. 3. 195, арк. 53.

²⁵ Аддзел рукапісаў Цэнтральны Навуковай Бібліятэкі імя Я. Коласа Нацыянальнай Акадэміі Навук Беларусі. Ф. 4, Вол. 1, адз. 3. 138, арк. 6.

²⁶ Stankiewiç Ad. Bielaruski Chryścijanski Ruch. S. 188.

²⁷ Наша Справа. 1926. № 5. С. 5.

тым, что разбуджаная сацыяльнымі лозунгамі маса здольная толькі на адзін рашучы рывок, аднак не зможа пераўтварыцца ў паўнавартасную палітычную партыю²⁸. Публіцысты, што пісалі ў “Беларускую крыніцу”, бачылі для грамадоўцаў толькі адзін выхад – развіццё беларускай нацыянальнай і культурнай працы з мэтай умацавання сярод сялян беларускай нацыянальнай свядомасці. “Разумее гэта Грамада і што раз прыймае выразнейшы твар беларускі, аддаляючыся ад імкненняў сацыялістычнага інтэрнацыяналу, каторы нашыя соцыялістыя прывыклі разумець па-расейску,” – пісаў у каstryчніку 1926 г. Янка Дудар²⁹.

Падобныя выкazванні і далі пазней савецкім гісторыкам глебу для сцверджанняў, што хрысціянская дэмакратыя хацелі перавесці рэвалюцыйную дзеянасць БСРГ у рэчышча мірнай стваральнай працы і такім чынам імкнуліся да супрацоўніцтва з “санцыяй”. Насамрэч справа заключалася ў ліхаманковым пошуку выхаду з узімкай сітуацыі з найменшымі для ўсяго беларускага руху страгамі. Было ўжо вядома, што пайстание ў Задній Беларусі не будзе падтрымана з БССР і непазбежна пацерпіць пажажэнне. Браніслаў Тарашкевіч у пагадненні з кіраўніцтвам КПЗБ паспешна “капаў” для сваёй партыі другую лінію акопаў у выглядзе гурткоў Таварыства беларускай школы (думаю, менавіта гэта стала сапраўданай прычынай выключэння Адама Станкевіча з праўлення ТБШ восенню 1926 г.) і адначасова шукаў шлях да збліжэння з былымі калегамі па БПК.

Разгон павятовага з’езду БСРГ у Стара-Бярозаве яскрава прадэманстраваў схільнасць палякаў да рашучых дзеянняў і немінучасць разгону Грамады. Як пісалі функцыянеры польскай паліцыі, наступствы разгону з’езду “выразліся ў нараджэнні пачуцця агульнабеларускай салідарнасці, якая праявілася ў пэўным збліжэнні лідараў беларускіх партыяў”³⁰. У “Сялянскай ніве” і “Беларускай крыніцы” былі надрукаваныя гнеўныя артыкулы. Паслы Грамады і БПК склалі маршалку Сойму інтэрпеляцыю. Відавочна менш стала на старонках грамадоўскіх газетаў лаянкі ў адрас БХД і БСС. У канцы 1926 г. адбыўся цэлы шэраг сустэрэчаў грамадоўскіх паслоў і прадстаўнікоў БПК. Так, 11 снежня 1926 г. кс. Адам Станкевіч і Васіль Рагуля прысутнічалі на абедзе ў гонар пасла лейб-рыцэрскай партыі Вялікабрытаніі Артура Шэферда, які ладзіўся Б. Тарашкевічам³¹. Крыху раней, у лістападзе 1926 г., беларуская друкарня імя Францішка Скарыны, якая была ўласнасцю кс. А. Станкевіча, надрукавала другое выданне праграмы Грамады³².

²⁸ Bielarskaja Krywnica. 1926. № 42. S. 2.

²⁹ Bielarskaja Krywnica. 1926. № 35. S. 4-5.

³⁰ CAW. Oddział II Sztabu Generalnego. Sygn. I.303.4.2696.

³¹ Тамсама.

³² Бергман А. Слова пра Браніслава Тарашкевіча. Мінск, 1996. С. 87.

Гэты факт даволі яскрава адлюстроўвае сапраўдную сутнасць стасунку лідэраў абедзвюх партыяў. Неабходна таксама звярнуць увагу на тое, што будучы выключаным амаль з усіх арганізацыяў, якія былі пад упрыгожваннем БСРГ, Адам Станкевіч да самага канца заставаўся сябрам праўлення адной з самых важных грамадоўскіх інстытуцыяў – Беларускага кааператывнага банку і нават штомесяц атрымоўваў 200 злотых³³ (кошт выдання прыкладна аднаго нумару “Krynicy”). Гэтыя гроши можна разглядаць як сваеасаблівую “плату за рызыку”, бо ксёндз Станкевіч выдатна ведаў, адкуль ідуць гэтыя гроши і быў гэтым незадаволены. Аднак ён трymаўся кампрамісу з грамадоўцамі, мабыць, згаджаючыся з тэзісам В.Рагулі, што гроши на беларускую справу можна браць навату чорта.

Сёння надзвычай цяжка сцвярджаць, на сколькі сур'ёзным магло быць пагадненне БСРГ і БХД, але перспектыва яго існавала. “Імкненне БХД да незалежнасці беларусаў не можа выклікаць прынцыповых разыходжанняў дзвюх арганізацыяў, паколькі вядома, што беларускія незалежніцкія тэндэнцыі не чужбы некаторым кіраўнікам БСРГ і на гэтай аснове яны малі б дасягнуць пагадненне з кс. Станкевічам, тым больш што яны знаёмыя і знаходзіцца ў добрых асабістых стасунках”³⁴, – паведамлялася ў камунікаце польскай паліцыі. Аднак, сціплыя крокі да згоды аказаліся запозненымі.

У ноч з 14 на 15 студзеня 1927 г. паслы Грамады былі арыштаваныя. Аднымі з першых, хто выступіў у іхабарону, былі сябры БПК. Ф.Ярэміч і В.Рагуля выступілі ў Сойме з прамовамі. “Масавыя арышты. Арышты паслоў. Зламаныне канстытуцыі”, – пісалі друкаваныя ворганы БХД і БСС³⁵. Лейтматы ўсіх выступленняў быў адноўкавы. Беларусы, незалежна ад палітычных поглядаў, ацанілі разгром БСРГ як паход супраць усяго беларускага руху³⁶. У красавіку Р.Ялбжыкоўскі забараніў ксяндзу Станкевічу займацца палітычнай дзейнасцю. Крыху пазней адбыўся суд над ксяндзом В.Гадлеўскім.

У заключэнні адзначым, што па-першае, паміж лідэрамі БСРГ і БХД не існавала прынцыповых разыходжанняў адносна будучага сацыяльна-еканамічнага развіцця беларускай нацыі. Яны схіляліся да тэзісу аб бяс-класавасці беларускага народу і задавальняліся эканамічнай палітыкай, што праводзілася ў БССР у 1920-х гг. Па-другое, палітычнае супрацьстаннне БСРГ з аднаго боку, і БХД з БСС з другога, тлумачылася ў першую чаргу ідэалізацый лідэрамі Грамады БССР як “беларускага дому” і не-

³³ CAW. Oddział II Sztabu Generalnego. Sygn. I.303.4.2696.

³⁴ Тамсама.

³⁵ Сялянская Ніва. 1927. № 6. С. 1.

³⁶ Sprawy Narodowościami. 1927. № 1. S. 51.

прынняццем гэтага тэзісу хадэцкім і сельса遵义скімі правадырамі. Адам Станкевіч і ягоныя аднадумцы небеспадстаў на разглядаль ўзбуйненні БССР, беларусізацыю і НЭП як часовыя з'явы, арганізаваныя ўтым ліку і дзеля таго, каб падпрадкаваць камуністам беларускі нацыянальны рух за межамі БССР.

Лідэрры Грамады, карыстаючыся неабмежаванымі фінансавымі рэсурсамі, арганізацыйным апаратам КПЗБ і прапагандуючы поспехі нацыянальнага іеканамічнага будаўніцтва ў Савецкай Беларусі, павялі засабой народ, чаго не маглі зрабіць хрысціянскія дэмакраты, якія аб'ектыўна не маглі разлічваць ні на адзін з вышэйпералічаных фактараў.

Адказ на пытанне, чым была ў такім выпадку Грамада, правакацыяй ГПУ³⁷ ці спробай нацыянал-камуністай арганізаваць народнае паўстанніе ў Заходній Беларусі³⁸ дадуць толькі новыя даследаванні. Аднак з пэўнасцю можна канстатаваць факт, што БСРГ была грандыёзным у гісторыі Беларусі масавым рухам, які варта разглядаць як важны этап у фармаванні беларускай нацыі.

Што тычыцца пазнейшай ацэнкі беларускімі хрысціянскімі дэмакратамі ролі Грамады ў беларускай гісторыі, то яна была даволі стрыманай, хаця лаянкі ў адрес грамадоўцаў не было ніколі. Так, у сваёй кнізе “Беларускі хрысціянскі рух” ксёндз Адам Станкевіч напісаў: “Была гэта, як потым выяснялася, марксістская, дэмагогічная, збліжаная да камунізму, з’орентаваная на Саветы, беларуская арганізацыя... На народныя беларускія аднак справы звязратала яна ўвагі мала, а найбольш на справы сацыяльныя ў духу марксізму”³⁹. За дванаццаць пасляграмадоўскіх гадоў у хадэцкай прэсе толькі аднойчы з’явілася фраза аб тым, што “дзякуючы партыі БХД і яе воргану “Клюпіса” дзейнасць “Грамады” была параліжвана і многа душ было ўратавана ад матэр’ялізму і атэізму”⁴⁰. Гэтае выказванне ўзята з тэксту мемарыяла, які хадэцкія дэлегаты ў пачатку 1929 г. склалі папскаму нунцыю ў Варшаве ў спадзяванні апраўдацца перад абвінавачваниямі віленскага арцыбіскупа Р.Ялбжыкоўскага ўтым, што беларусская хадэцыя “дапускае памылкі камунізму і матэр’ялізму”.

Паколькі гэтая фраза была не больш чым спробай хоць неяк уціснуць беларускую палітычную дзейнасць у рэчышча касцельнай ідэалогіі і мела канкрэтны палітычны падтэкст, то наўрад ці яна адлюстроўвала сапраўдную пазіцыю лідэраў БХД. Больш реальна яе высветліў артыкул, які з’явіўся на старонках “Беларускай крыніцы” вясной 1931 г.

³⁷ Х.Х. Візвольны рух Білорусі // Скарыніч. № 5. Мн., 2002. С. 127-128.

³⁸ Арукш А. Савецкая Рэспубліка была шанцам // Наша Ніва. 2005. № 1. С. 14.

³⁹ Stankiewič Ad. Bielaruski Chryścijanski Ruch. Vilnia, 1939. S. 187.

⁴⁰ Bielaruskaja Krynica. 1929. № 7. S. 2.

А ўтар, які схаваўся пад псеўданімам *Вясковец*, сцвердзіў, што дзейнасць Грамады была шкодная найперш таму, што лідэры партыі звязаліся з камуністамі, і гэта дало палякам нагоду разагнаць Грамаду бо “няма як назваць беларусаў за тое, што яны беларусы”⁴¹.

Галоўную ж цытату пакінем без каментараў, адзначыўшы толькі, што адяе ўжо павядала легендай Беларускай сялянска-рабочніцкай Грамады, легендай, якая ўзнікне толькі праз некалькі дзесяцігоддзяў: “Дзейнасць “Грамады” была карыснай перадусім тым, што скрунула беларускі народ ад векавога сну. Трэба было бачыць той уздым духа і ту бадзёрасць у людзей, якія запісваліся ў “Грамаду”. Ім здавалася, што час нядолі юнчыўся, а набліжаецца светлаяpara адраджэння; усе былі захоплены радыкальнымі клічамі нацыянальнай і сацыяльнай свабоды; гэтае захапленыне абыймала ня толькі маладых, але і старых – усе верылі, што вось-вось наступіць “нешта рашучае”; гэтае “нешта” пераменіць у адзін міг усе няшчасці і злыяды на съветлае бытаваныне... Рух “грамадаўскі” быў стыхійны, яго можна парашунаць з рухам вады, якая ў часе паводкі залявае ўсё; з рухам паветра, якое ў часе буры шуміць і ломіць дрэвы; з рухам сънегу, які валіцца з гары ў даліну. Беларускі народ паказаў тады сваю стыхійнасць, гэтае блізкую да прыроды і разам з гэтым сваю натуру... Клічы “грамадаўскія” – гэта былі клічы беларускага народа ўзятая не ў паасобных адзінках, але ў цэлай народнай масе, якая бывае падобнай да вады, сънегу, буры, словам да масы, якая ляціць, сама ня ведаючы куды... І можна сказаць з цэлай пэўнасцяці, што не правадыры зрадзілі “Грамаду”, але яе зрадзіла нутро беларускага народа. У “Грамадзе” адбіваліся, як у лютstry, усе пажаданыні беларускага нутра, беларускай души”⁴².

Дадатак

З дзённіка Пятра Сяўрука (1905-1929)⁴³

Ноябрь 1926 года. Понедэльник 15 [...]

Но жизнь можно сказать сдавила меня и я невольно восхищаюсь тем, что делается вокруг. Творить[ся] что-то изумительное, непонятное,

⁴¹ Bielaruskaja Krynica. 1931. № 15. S. 1.

⁴² Тамсама.

⁴³ Беларускі філосаф і паэт, грамадскі і культурны дзеяч са Скідзеля, які некаторы час узначальваў Гарадзенскую павятовую управу Таварыства беларускай школы. Перапісваўся з Антонам Луцкевічам, Ігнатам Дварчаніным, Зосікай Верас. Быў прыхільнікам канцэпцыі Льва Талстога непраціўлення злу сілай, шмат зрабіў для развіцця беларускага культурнага жыцця на Гарадзеншчыне (заўвага аўтара).

но что-то хорошее. Я не могу сочувствовать доктринаам “Грамады”, которые меня оттолкнули сразу, как только я прочитал их, но тем не менее самое движение связанное с “Грамадой” меня восхищает. Меня радует та солидарность, которая начинает родиться в народе в связи с организацией “Грамады”, и только неприятно действует служение тем доктринаам, которые выдвинуты “Грамадой” и которые являются чем-то наподобие церковных догматов о троице, о рае, о сотворении мира и т. п. в прекрасном христианском учении. Удивительно как же похоже требование доверия к социалистическим доктринаам на церковное требование слепым догматам церковной веры. Как здесь так и там настойчиво утверждают что вера в эти доктрины, догматы приведёт к спасению от существующего зла или от ада, но как здесь так и там не видят, что сильнее и вернее предполагаемого чуда спасает и освобождает людей то хорошее, что находится в основе их объединения согласия. Они не подозревают, что союз, единение, хорошие чувства друг к другу рвёт путы той неволи, в которой они находились, ибо их порабощали не землевладельцы и капиталисты, не короли и аристократы, но их невежество раздоров, несогласий и т. п. Следовательно, если началось объединение и согласие, то уже кончена неволя, но предполагая, что их кто-то неволит, они ещё ожидают “чуда”, ещё готовятся что-то делать, не делая того, что нужно. И это ожидание “чуда,” эта борьба за доктрины в своё время разъединит этих людей, которые теперь с таким энтузиазмом объединяются. И это опять поведёт их к неволи [...]

Пытанні да Андрэя Вашкевіча

Эдуард Мазько (Гародня): Як на фоне той ідyllі ва ўзаемаадносінах Станкевіча і Грамады, якую Вы паказалі, ацаніць выключэнне ксяндза Адама Станкевіча ў студзені 1927 г. з Таварыства беларускай школы з абвінавачванням і яго ў амаральнасці ды інш.? Адначасна з'явіўся заклік да беларускай грамадскасці байкатаваць яго асобу.

Таксама хачу запытацца пра “прыхільнасці” беларускіх друкароў з друкарні імя Ф. Скарыны. Вядома, што яны друкавалі нават расейскія газеты. Ці можна гэта разглядаць як праяву прыхільнасці да пазіцыі расейскай менышасці і яе арганізацый? Можа ёсё ж такі гэта была хутчэй праява прадпрымальніцтва, бо пазней друкарня начала друкаваць газету “Змаганне”. Гапошняе. Наколькі адназначнай была рэакцыя Хрысціянскай дэмакратыі на майскі пераварот Ю. Пілсудскага?

Захар Шыбека (Менск): Калі Грамада гэта “прыродная стыхія”, то чым была для беларускага руху Хрысціянская дэмакратыя?

Адказы Андрэя Вашкевіча

Адказ Эдуарду Мазько: Думаю, што Б.Тарашкевіч “працаваў” у двухнакірунках. Ён падтрымліваў сувязі з КПЗБ і адначасна з БХД. Нельга забываць таксама пра ролю Антона Луцкевіча. Нагадаю, што Б.Тарашкевіча выключылі з ТБШ за знявагу Антона Луцкевіча. Нават палеміка паміж грамадоўцамі і “хадэкамі” адбывалася па ініцыятыве А.Луцкевіча (пра гэта пісаў Рагуля).

Што датычыць выдання ў віленскай друкарні імя Скарыны, то звяртаю ўвагу, што прэсу апанентаў (таго ж Паўлюкевіча) Адам Станкевіч не друкаваў ніколі. Газета “Змаганне” друкавалася па дамоўленасці з сям'ем “беларускім” з лідэраў гэтай партыі Дварчаніным, і гэта можна разглядзець як выключэнне. Ёсьць звесткі (1938), што ў друкарні імя Скарыны працавалі нават сябры распушчанай КПЗБ.

Адносна рэакцыі БХД на траўенскі пераварот... Толькі К.Гамулка ў сваёй кнізе сцвердзіла, што прэзыдыум БХД паслаў віншавальную тэлеграму Ю.Пілсудскаму. Дакументальных пацверджаняў мы не маем. Прэзыдыум партыі, фактычна, яшчэ не існаваў. Працэс арганізацыі БХД не быў закончаны. Вытрымкі з друку БХД сведчаць хутчэй пра адмоўную рэакцыю. Хоць матэрыялы дэфензівы паведамляюць пра стрыманае стяўленне Станкевіча да траўенскіх падзеяў. Ён быццам бы чакаў, чым гэты пераварот абернецца для беларусаў.

Адказ Захару Шыбеку: Калі Грамаду можна парашунаць са стыхіяй, то хадэцыю – з цвярозым розумам беларускага руху. Калі б атрымалася спалучэнне стыхіі і розума... Але па аб'ектыўных прычынах гэтага не адбылося.